

Ludwig Lazarus Zamenhof,
Сэрца, цішэй!

tradukita de Людмила Сильнова

Сэрца, цішэй! Не стукай так трывожна,
Не выскачы, балеснае, з грудзей!
Так лёгка ўжо цябе стрымаць няможна.
Сэрца, цішэй!

Сэрца, цішэй! Пасля нястомнай працы
у перамогу верыцца лягчэй.
Даволі! супакойся ад біцця ты!
Сэрца, цішэй!

Traduko de la Esperanta poemo "Ho, mia kor"
de LUDWIG LAZARUS ZAMENHOF (*Ludoviko Lazaro Zamenhofo*, *1859-12-15 – †1917-04-14)
en la Belorusan de Людмила Сильнова.

Arg-129-905 (2009-11-05 15:39:09)

Tiu ĉi traduko estas kopiita el la retejo
[http://donh.best.vuh.net/Esperanto/
Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm](http://donh.best.vuh.net/Esperanto/Literaturo/Revuoj/ckk/ckk9904.htm).

Ludwig Lazarus Zamenhof,
O Herze mein

tradukita de Manfredo Ratislavo

O Herze mein, ich höre dich fast schlagen!
Es sprengt mir meine Brust! Könnst' es denn sein,2)
Daß du am Ende mir willst gar verzagen,
O Herze mein?

O Herze mein, ich will es endlich wagen!
Soll alle Müh' umsonst gewesen sein?
Sei ruhig nun und laß das laute Schlagen,
O Herze mein!

Traduko de la Esperanta poemo "Ho, mia kor" de LUD-
WIG LAZARUS ZAMENHOF (*Ludoviko Lazaro Zamen-
hofo*, *1859-12-15 – †1917-04-14) en la Germanan de
MANFREDO RATISLAVO (*Manfred Retzlaff, Stettiner Str.
16, D-59302 Oelde, Germanio*, *1938-11-04) en 1998-
08-14.

lZ-B2a / Arg-129-254 (2004-01-07 08:31:53)

*Germanigita je la 14.08.1998 de Manfredo Ratislavo laŭ
la origina internacilingva teksto de Ludoviko Lazaro
Zamenhofo. Frei ins Deutsche übersetzt von Manfred
Retzlaff am 14.08.98 nach dem Originaltext von Ludwig
Lazarus Samenhof.*